



ДАКУМЕНТЫ В. І. ЛЕНИНА

Нижэй друкуюцца 6 дакументаў В. І. Леніна... 18 сакавіка 1922 г. і запіска ў палітбюро... Тэлеграма Сталіну, датуемая 2 ці 3 студзеня 1919 г. і запіска ў палітбюро... Тэлеграма Рэзвансаву ўсходняга фронту 9 чэрвеня 1919 г. і запіска ў палітбюро... Тэлеграма Фрунзе 18 кастрычніка 1919 г. і запіска ў палітбюро... Тэлеграма таварышу Сталіну 13 лістапада 1920 года і запіска ў палітбюро... Запіска ў палітбюро напісана В. І. Леніным 6 кастрычніка 1922 года... Запіска ў палітбюро напісана В. І. Леніным 2 лістапада 1920 года... Інстытут Маркса-Энгельса-Леніна пры ЦК ВКП(б).



ПА ЛЕНИНСКОЙ ДАРОЗЕ СТАЛІН К ШЧАСЦЮ НАС ВЯДЗЕ

(З КАЛГАСНЫХ ЧАСТУШАК) 1. Ленін, Леніна ўсе знаем, мы і хто яго не знаў, ё ён іх свайго рукою ўсю зямлю нам перадаў. (Запісана ў Аршанскім раёне). 2. Ленін даў для нас наказ, для ўсяго пароду, будаваць каб у нас будыны завоў. (Запісана ў м. Сяно). 3. А ў лесе сарока сумна пшабтала, плачучы людзі, людца слезы — Леніна не стала. 4. Ты іграй, мая гармошка, разварушай людзей, бо на ленінскай дарозе Сталін к шчасцю нас вядзе. (Запісана ў Пухавіцкім раёне). 5. Нам сказаў таварыш Сталін, каб культурнымі мы сталі, каб навуку мы любілі і ў чыталню каб хадзілі. 6. Адна радасць для мяне што жыцьці само заве Усе ўпярод і ўпярод. Стаў шчаслівы наш народ, бо любімы, мудры Сталін ім кіраў і вядзе. Ём чаму мы гэтак сталі жыць вясёла, як нікае. (Запісана ў Крызжавіцкім раёне).

РОСТ ВАЛОВОЙ ПРАДУЦЫЎ БУЙНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СССР

Table showing growth of gross industrial production of the USSR in million rubles, 1926-1927. Columns: 1924, 1925, 1926, 1927. Rows: Total, Machine tools, Electricity, etc.

АСНОУНЫЯ ВЫТВОРЧЫЯ ФОНДЫ ПА ФОРМАХ ГАСПАДАРКІ

Table showing main productive funds by form of economy in 1933. Columns: Forms of economy, 1933, 1932. Rows: Collective farms, Small private farms, Capitalist enterprises.

УДЕЛЬНАЯ ВАГА СЕНТАРАУ У ВАЛОВОЙ ПРАДУЦЫЎ ХЛЕБА (у проц.)

Table showing the share of the center in total grain production. Columns: Regions, 1928-31, 1932, 1933. Rows: Baltics and Caucasus, Central and Far East, Ukraine.

УДЕЛЬНАЯ ВАГА СЕНТАРАУ У РОЗНІЧНЫМ ГАНДЛІ КРАІНЫ

Table showing the share of the center in retail trade. Columns: Regions, 1928-31, 1932, 1933. Rows: Dzerzhinsk and cooperatives, Private.

ЛИКВАДАЦЫЯ ЭКСПЛААТАТОРСКИХ КЛАСАУ У СССР

Table showing the liquidation of exploiter classes in the USSR. Columns: Regions, 1928-31, 1932, 1933. Rows: Bourgeoisie, petty bourgeoisie, kulaks.

ЛИКВАДАЦЫЯ БЕСПРАЦОУА У СССР

Table showing the liquidation of unemployment in the USSR. Columns: Regions, 1928-31, 1932, 1933. Rows: Total, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933.

МЕСЦА СССР У СУСВЕТНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

Table showing the USSR's place in world production. Columns: Regions, 1924, 1935. Rows: Total, Machine tools, etc.

У РЭЗВАНСОВЕТ РЭЗВУБЛІКІ

З аператыўнай зважкі начальніка штаба каўказскага фронту № 4873 відаць, што красавіцы занялі Гайгорат на беразе Волгі, на поўдзень ад Саратэ. Наперад, нашым ваянным грузам, якіх іх у В. І. Леніна ў Саратэ, па-другое, паліцыя лініі Астрахань-Саратэў. Просьба прыняць меры. З той жа аператыўнай зважкі відаць, што англійскі флот, сілай 4 суднаў, абстраляў Саратэперачыню, на поўдзень ад Астрахані, запаліў дзве нашы баржы і ашышоў непамподажаны ў мора, захавалішы наша шпітальнае судно «Александр» з медыцынскім персаналам. Дзе наш флот і што ён робіць? (12). Старшыня Соўнаркама ЛЕНІН.

ТЭЛЕГРАМА І. В. СТАЛІНУ

13 лістапада 1920 г. Як ідзе барацьба з бандамі? Ці праца, што ў іх звыш 20.000 штыкоў і шабел? Ці даставаць назначаныя на каўказскі фронт падмацаванні? Ці лічыце магчымым мірнае ўладжванне адносін з Грузіяй і Арменіяй і на якой аснове? Затым, ці вядуцца зусім сур'ёзна работы па ўмацаванню паходнаў да Баку. Прашу таксама паведамаць аб Турцыі і Персі каротка тэлеграмай, больш падрабязна пісьмом (574). ЛЕНІН.

ПІСЬМО Д. І. КУРСНАМУ

18 сакавіка 1922 г. Тав. Курскі! Тав. Цюрупя паслаў Вам пісьмо пакошт Сэх(ар)трэста! Прашу звярнуць асаблівую ўвагу на гэту справу. Назначце лепшага работніка. Прапрайдце асабіста. Максімум энергіі і строгасці. У нашых асярэдках безліч агітацый. І горныя агіткі, бласкзальнікі, паліцыя, гэта — «добрадумныя» камуністы якія даць сабе добрадумнае вядзь за нос. (Цар)э(ам)іст і рэўтрыр адказваюць у першую чаргу за лютую расправу з гэтымі паліцыямі і з белгавардзейцамі, якімі імі іграюць. З к. пр. ЛЕНІН.

ЗАПІСКА У ПАЛІТБЮРО

6 кастрычніка 1922 г. Вяд(іка)рус(каму) шавінізму аб'являюць бой не на жыццё, а на смерць, як толькі зб'юцца ад працягата зуба, з'ем яго ўсімі зваровымі зубамі. Трэба абсалютна настаіць, каб у саюзным ЦВК старшынствавалі па чарзе: рускі ўкраінец грузін і т. д. Абсалютна! Ваш ЛЕНІН. Праўдзяна. І. СТАЛІН.

ТЭЛЕГРАМА РЭЗВАНСОВЕТУ УСХОДНЯГА ФРОНТА

9 чэрвеня 1919 г. Без усялякай чаргі. Камісару прасачыць за прахаджэннем. Рэзвансавец усходняга фронту. Значнае пагаршэнне над Пісерам і прагнў на поўдні прымушае нас яшчэ і яшчэ браць войскі з нашага фронту. Інакш пельга. Вам трэба перайсці да больш рэволюцыйнай вайнавай работы, разрываючы прычыннае. Мабілізацыя ў прыфрантовай паласе пачаюцца ад 18 да 45 год, стаўце ім задачы ўзяць бліжэйшых вайсковых заваў, нашыя дэталі Мававікі, Мінска, аб'явілі аб адпусце, калі возьмуць іх. Сталіна па 2 і па 3 чалавекі на адну пінтоўку, закідаючы выгнаць Калчак з Украіны, мабілізацыя 75 процантаў членаў партыі і профсаюзаў. Інакш выхадзі няма Трэба перайсці да работы пэ-рэволюцыйнаму. Абмаркуйце часткаю разам з Каменевым, як гэта правесці і аказаваць, што падрыхтаваць (381). ЛЕНІН.

ТЭЛЕГРАМА М. В. ФРУНЗЕ

18 кастрычніка 1919 г. РЭВАНСОВЕТ ТУРК-ФРОНТА. ФРУНЗЕ Усю ўвагу ўдзяліце на Туркестану, а поўнай ліквідацыі ўральскіх казакі ўсімі, хоп-бы і дыпламатычнымі мерамі. Паскарэйце з усіх сіл дапамогу паўднёваму фронту. Ці нехта ўзяць оранбургскіх? С. С. Каменеву быў у гэты час камандуючым усходнім фронтам.

ПОМНІК ВЯЛІКАМУ ЛЕНИНУ

13 год назад пашыў нас В. І. Ленін, але справа, якой ён ахаў сваё вялікае жыццё, засталася і на нашым кіраваным таварыша Сталіна за 13 год дасягнула вярхоўных вышынь. Сталінская Канстытуцыя сацыялізма зацікавае нас, што дабыта і заважана ленінскай зброй большавіцкай партыі, пярдым поступам, ідучым па ленінскаму шляху. Сотні тысяч мільёны людзей усяго свету вывучаюць Леніна, вывучаюць металы барабанаў, якімі большавіцкая партыя пад кіраваннем Леніна і Сталіна дабілася цудоўнага ператварэння старой асталдай царскай Расіі ў магутны сацыялістычны індустрыяльны Саюз Савецкіх Рэспублік — перастануць крапасць сацыялізма. Да гэтага часу вывучаюць Леніна вельмі на кітаях, па падручніках, па творах Леніна і Сталіна, і толькі пераўвучаюць вучаць кола людзей — навуковых работнікаў — мета дасупа да архіўных матэрыялаў. Але ўжо 8 месяцаў, як да скарпіні Леніна пачаўся ачыт азда — Цэнтральны Музей В. І. Леніна ў Маскве. «Пам'ятайце, любіце, вывучайце Леніна, самага настаўніка, нашага прахаджара. Змагайцеся і перамагайце водагаў, удураўных і знешніх. — на Леніну». Так пісаў у «Работей газет» таварыш Сталіна ў першую таварышу смерці В. І. Леніна 21 студзеня 1925 года. Таварыш Сталіна-ж належаць і ініцыятыва стварэння Музея Леніна. Першае, што кілаецца ў вочы пры выхадзі матэрыялаў Музея В. І. Леніна — гэта выключнае настольнасць, летамі-венісць, упараць і страснасць Леніна ў працэсе да дасягненне пастаўленых мараў. Найбольш пры гэтым якасці Леніна можна прасачыць па дакументах, якія прок за прамым накіраваным барацьбу яго за стварэнне партыі новага тыпу, за яе ўмацаванне і ўзбраенне ленінскай загартоўкай. Яшчэ ў 1895 годзе, кіруючы Пепербургскім «Саюзам барабцы за вызваленне рабочага класа», Ленін ведаў, быў упэўнены, што толькі на чале з партыяй, якая сыхлаецца з саюзамі, дзельнічаючага рэволюцыйнага авангарда рабочага класа, можна развіваць на посьпех у рэволюцыйнай барацьбе. І вось, будучы арыштанам, Ленін у 1895-96 гадах іша ў турме малаком паміж радкой якойсці меншыцкай кнігі праект праграмы партыі і тлумачыць да яго (ІІ зала Музея). У гэтым невялікім дакуменце Ленін ужо намякае асноўныя арганізацыйныя прынцыпы стварэння партыі, знайсцюшыся пасля шырокага развіцця і абгрунтавання ў яго выказанні працы «Што рабіць?». Бывае хрышчэнне арганізацыйныя прынцыпы большавіцка арганізацыяналь на другім эзэзе партыі ў 1903 годзе. Леніна не здыўляюць наскокі Мартава, Троцкага і іншых лідаваў меншавіцкага крыла азда. З захаванай чыткасцю чытаюцца выстаўленыя ў ІІІ зале Музея зметкі Леніна пры абмеркаванні вядомага першага параграфу статута партыі. «Ленін, каб звысь прадуцчых не называлі сабе членамі партыі (сапраўдныя работнікі за чынамі не гоніцца), чым каб адзім белобочым меў права і магчымаць быць членам партыі», — пісаў В. І. Ленін.

В. ДУЦМАН

іхце да сацыялізма, не ваяваючы сабе і свайго аёсу з зыходам таго ці іншага перыяда буржуазных рэволюцый... І гэты пралетарская партыя іхце да перамогі («Пролетарый», № 21, за 1908 г.) Надшоўшая праз 9 год перамога вялікай сацыялістычнай рэволюцыі з яе складанейшымі задачамі ні на мінуту не пазбавіла пільнай увагі Леніна да чыстаты радой партыі. Ужо хворы, адуцваючы, што не зможа прыняць узяць у работах XI з'езда партыі, В. І. Ленін 14 сакавіка 1922 года дзельце пісьмо (XV зала Музея) таварышу Молатаву аб умовах прыняцця новых членаў у партыю: «... Я мянна настойваю на неабходнасці падаружыць тэрміны стажу і потым даць даручэнне Орбиро выпрацаваць і строга ўжываць правілы, якія-б сапраўды рабілі частку сур'ёзным выправаваннем, а не проста фармальнасцю. Я думую, пытанне гэта неабходна асабіста дакладна абгаварыць з эзэжэ». Гэта пісьмо, як вядома, было некрывана супроць прапаганды Зіноўева, якія вядлі да разаржвання і расхістання партыі. Мы прывялі толькі назначную частку пратывічых Музею багачышага матэрыяла, паказваючага, з якой клопатлівасцю, дакладнасцю і любоўю пеставалі і вырочвалі В. І. Ленін сваю радую партыю. У музеі сабрама мноства дакументаў, часамі неведомых не толькі шырокім масам, але і многім членам партыі, якія рэспунь непасрэдавалючы паслядоўна барацьбу В. І. Леніна з вогамаі партыі, з апаруністамі, а усімі і ўсямі і сродкамі пратывічых буржуазным ўпнўм у рады рабочага класа і ў рады партыі. У гэтых дакументах адлюстравана барацьба з усімі ўхіламі, аныпартыістымі пільнамі і групоўкамі на прагнў трыццаці гадоў, пачынаючы ад ліберальных народнікаў і канчаючы будучымі прэзэрвнымі бандамі і агентамі гестапа — Троцкім, Зіноўевым і Б. Дзесаткі пісьм, артыкулаў і выступленяў В. І. Леніна амаль ва ўсіх залах Музея пачынаючы маказаваньнем што большавіцкай партыі і Леніну літаральна на ўсім прагнў гісторыі большавіцка прыходзілася весці настаяную несе

лабую барацьбу з подлімі панлелініцкімі наскокамі і ініцыятыўамі Іудышкі-Троцкага, што ачыў ў перыяд падполля, задоўга да Кастрычніка 1917 года. Леніну прыходзілася рэзка кляіміць лдурушніцтва Зіноўева і Каменева, іх спробы пераходу на бок вогама. Пасля зважання з гэтымі дакументамі (асабіва ў V, VI і VII залах Музея, якія ахавваюць перыяд 1907—1917 гадоў) становіцца ясным і вядомым, што для Зіноўева і Каменева, не гаворачы ўжо аб Троцкім, зрада ў Кастрычніку 1917 года і далейшае паслядоўнае склыванне ў лагер гнушых забойцаў і наймітай фашызма зусім не з'яўляліся нечаканымі этапам у іх ганейнай біяграфіі. Каб упэўніцца ў гэтым, дастацькова прачытаць поўнае абурэння пісьмо Леніна (у VII зале Музея) ад 21 мая 1916 года па поваду лдурушніцтва Зіноўева ў перыяд барабцы Леніна з аныпартыінай групай Вухарына-Патакова, узнёшай у часе вайны. Дастацькова прачытаць (у той-жа зале) артыкул Леніна «Соцпал-демократа» ад 29 сакавіка 1915 года аб трускавай зрадзе Каменева ў часе працэсу над большавіцкай фракцыяй ІВ дзяржаўнай думы. А вое ацэнка, якую В. І. Ленін дае Троцкаму ў пісьме ад 24 жніўня 1909 года (V зала Музея): «... Складзены, упэўніўшыся, калі чытаць, то Троцкі па-всёму сябе, як падлітны кар'ерыст і фразыянер тыпу Расанава і К? Альбо рэзультат у рэдакцыі... — альбо разрыў з гэтым прахаджам і выкрывіць яго ў П. Вабоча аб партыі, а вядзе сабе торж за ўсіх іншых фракцыянераў». Другое пісьмо — больш позняе перыяда. У лініі 1912 года В. І. Ленін іша ў рэдакцыю надаюна пачаўшай выходзіць большавіцкай «Праўды» (VI зала Музея): «...Троцкаму раю аказаць у папшовай скрыніцы: «Троцкаму (Вена). Адазваць на асчоткі і кляўшыны пісьмы не будзе. Ігунава кампанія Троцкага супроць «Праўды» вельмі агульна хусяна і кляўза... Гэты кляўшнік і лівідатар хусяна, напрана і напрана». З апынай Леніна палкам сунале апынка, даная Троцкаму таварышам Сталіным у яго пісьме (перахваленым ахранкай) а Сольвыгагоднай

ссылкі (13 студзеня 1911 года па новаму стылю, 31 снежня 1910 года — па старому) (V зала Музея): традыцыйні блок — «гэта тухлая бяспрышчывасць, маніаўская амальгама рознародных прышчываў, безапаможны смугак бяспрышчывага чалавека па «добраму» прынцыпу». Кожнаму вывучаючаму гісторыю напашай партыі вядома, нааолькі цесна на прагнў амаль 30 гадоў пералітаецца звынасць двух найвялікшых людзей — Леніна і Сталіна. Іх сумесная работа паглядана быццма на пмацілішых матэрыялах Музея. Амаль адначасова з ленінскай «Іскрай» пачаўся адначасова і таварыш Сталін і Кепавесі арганізацыя ў Тіфісе выхад газеті «Врэдзла» («Варэцка») — арганізацыя Каўказскай групы іскраўцаў. Першы нумар «Іскры» вышаў у снежні 1900 года, а першы нумар «Врэдзла» — у верасні 1901 года. У 1905 годзе, атча асабіста не вядомым азын аднаго, Ленін і Сталін аб'являюцца артыкуламі. Першае асабістае знаёмства Леніна і Сталіна адбылося ў снежні 1905 года на Тамерфорскай канферэнцыі. Нася гэтага сустрэчы паміж імі ўстаўляюцца ачыт больш сесная сувязь. У VI зале Музея паказаны работы Сталіна па нацыянальнаму пытанню. Там-жа — вядоме пісьмо Леніна да А. М. Горькага, а яким В. І. Ленін іша з задавальненнем паведамаць аб тым, што «у нас азын пудовым грузіні азеў і піша для «Провесенія» вялікі артыкул (па нацыянальнаму пытанню — В. Д.), сабраўшы ўсе аўстрыяскія і іншыя матэрыялы». У гэтай-жа зале Музея — наказ пепербургскіх рабочых свайму рабочаму дэпутату ў дзяржаўнай думе, напісаны Сталіным. В. І. Ленін іша ў гэтым поваду пісьмо ў «Праўду»: «Адазваць змяніць гэты наказ». Нася скалчаны кампанія выбараў у думу, кампанія арганізацыянай і кіраванай таварышам Сталіным, апынці піша ў «Праўду» перадавы артыкул — «Хто перамог». Неадкладна селуче пісьмо Леніна ў рэдакцыю з прывітаннем па поваду апублікавання гэтага артыкула. У 1913 годзе таварыш Сталін трымае ў сувязі з дазкі Туркестан. Паліцеймі дакумент напіраюцца

аб тым, што Ленін арганізуе пабер Сталіна з сямлі. А нася звароту Сталіна з сямлі ў 1917 годзе няма ні аднаго вельбарнага дзяржаўнага пільнага, якое вярталася-б без узяцця Сталіна. У IX зале Музея прадстаўлены матэрыялы VI з'езда партыі, якія кіраваў Сталін (Ленін хавався ў падполлі) і, прадэманстраваны Леніна, забеспечыў мабілізацыю партыі на падыржкоўку Кастрычнікага паўстання. Рад асабістых дакументаў характарызуе выключную асаблівую спроманісць і чучасць В. І. Леніна. Такана, напрыклад, яго «іспуські», выстаўленыя ў VII зале. Вядома, што В. І. Ленін іша рашуча адхіляў усе спробы, якія дачычалі палішанія яго матэрыялаўнага становішча ў параўнанні з іншымі. Ён абавіць вымаву кіраўніку спраў Соўнаркама Вонч-Врунечу за тое, што той у 1918 годзе неакарона павысіў яго пенсію з 500 да 800 рублёў. Аб краінай спроманісці Леніна вараць таксама яго асабістыя рэчы (папато, фронч і інш.), выстаўленыя ў розных залах Музея. І, нарэшце, прастаноў і скарманісцю адзінае абстаноўка габінета, які здыўляецца дакладнай копіяй крэмаўскага габінета В. І. Леніна.

Вообраз Леніна перадаюць сабраўныя ў трох залах Музея ленінскае мастацтва, тры вядуцца вядуцца мастацтва. Сярод, прывядзла, 400 экспанатаў мастацкай творчасці прадстаўлены ўсе вільі мастацтваў, пачынаючы ад буйных палотнаў мастакоў Врэдскага, Герасімава, Сварога, Грабар, Маравова і інш., усяветна вядомай сэрцы «Ленініны» палкойнага скульптара Н. А. Андрэева, скульптур мастакоў Меркурава, Манісера, Шадра, Казлова і інш. і галчачыя дробныя, але выключна каштоўныя вырабы славутых майстроў, зробленыя з фарфара, косці, срэбра і т. д. Галчачыя выхадзі мастацтваў стварэння Сталіна ў адзале народнай творчасці. Цудоўны помнік В. І. Леніну іша пастаўлен у небылае кароткія тэрміны на пляцы Рэволюцыі ў Маскве, з тонарам вільнае сваё адзаснае назвачэнне — неспі ў шырока маса народку вообраз найвялікшага з людзей нашай эпохі.



ВЛАДЗІМІР МАЯКОУСКІ

ВЛАДЗІМІР ІЛЫЧ ЛЕНІН

(Урывак з паэмы)

Штандараў пльвучых схіляецца шоўк апоннай пашанаю роннай: «Прочай жэ, товариш, ты часно прашел свой доблесны п'уть благородны». Страх. Вочы закрыў і не глядзі — як быццам дротам ідзе ты провадам. як быццам хвіліну адзіна-на-адзіна Застаўся з вялікай адзінаю праўдай. Я ў шчасці. Марша званілі вады адвасць цела маё нясушына. Я знаю — ад сёння і назаўсёды ў мяне ў сярэдзіне гэта хвіліна. Я частка той сілы. І мно ганарыцца, што слабы агудыцца нават у нас. Нама як мацней і чысней прычасціцца пачуццю, якому імя ў нас — клас! А сяджаў зноў нахляпаюца крылі, каб заўтра ўстаць і пайсці на бай: «Мы самі, родныя, закрылі орліныя очи твои». Толькі-б не заваляцца, шчыро ў плачо, з жалобнымі слязімамі, што кранам дуналі, на апошняе развітанне з Іл'ічом да маўзалея ішлі і сталі. Церамнілі там былі. П'рамовы на плочы. Гавораць і латна. Гора воць — хвіліны час малы — хіба ўвесь ахоніш венаглядны! Ідуць і глядзяць з небаспека важкай на чорны, абсыпаны снегам кружок. Шалёна як скачуць стрэлікі на Спасавай, — Хвіліна і да апошняй чацвёрці скачок. Закрысе, хвіліну ад гэтае веспі, руху хвілінаю гэтай не жыць! Узняўшы молат, стынцэ на месцы. Зямля, замыр, класіся, ляжы! Маўчанне. Скончаны шлях найважнейшы. Стралілі з гарматы, а можа з мільёнаў, і готыя стрэлы былі плічым із мацнейшым чым дробязь, што ў старца. Зрок свой панаўшы, на развітанні стаю, а мароз нябачаны туліць. І ўстае перад мной у штандараў п'ызанні нерухомая адзіная зямная куля. Наш сум пры труне над сусветам устаў. Мы людзі пры ёй, што генія страцілі, каб бурай паўстанняў, назі і спраў размножыць год, што сёння бачылі. Але воць здыбк.



Карціна мастака Герасімава «В. І. Ленін» у Цэнтральным музеі В. І. Леніна ў Мінску. (Зала — «В. І. Ленін у мастацтве»). Фото Ласкутова. (СФ)

Ваенна-фрашыцкі мяцеж у Іспаніі Наступленне рэспубліканскіх войск на поўдзень ад Мадрыда

ЛОНДАН (сталапа Англіі), 20 студзеня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Мадрыда, рэспубліканскія войскі, аўладаўшы 19 студзеня ўзвышшым Лос-Анхелес (на поўдзень ад Мадрыда, ля Хетафе) пераймалі яго ў «Чырвоны Узгодзе». Рэспубліканцамі, апрача 200 палон-

Пагадненне аб адзінстве дзеянняў паміж камуністычнай партыяй, соцыялістычнай лігай і незалежнай рабочай партыяй у Англіі

ЛОНДАН (сталапа Англіі), 19 студзеня. (БЕЛТА). 17 студзеня ў Лондане на рэспубліканскай партыі Англіі, на канферэнцыі соцыялістычнай лігі і на палітэніі нацыянальнага савета незалежнай рабочай партыі былі прыняты рэзалюцыі, якія аб'яўляюць пагадненне паміж трыма ўказанымі арганізацыямі аб адзінстве дзеянняў. На пленуме цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі пагадненне было адобрана аналізуна. На канферэнцыі соцыялістычнай лігі пагадненне было прынята большасцю — 56 галасоў супроць 38. Нацыянальны савет незалежнай рабочай партыі зрабіў дзве агаворкі, датычныя лейбарыскай партыі і міжнароднай партыі. У маніфесте палітыкам ад імя соцыялістычнай лігі Меддонам, Стэфардам, Крысам і Мітчсонам, ад імя незалежнай рабочай партыі Мекстонам, Джозуітам і Фер-Брокуэйтам і ад імя кампартыі Полі-

Часовае спыненне чыгуначных зносін праз станцыю Пагранічная

ХАБАРАУСК, 19 студзеня. (БЕЛТА). Японска-манчжурскія Узлады стварылі на станцыі Пагранічная дэпартамент ўмовы для работ нашых чыгуначнікаў, якія абслугоўвалі п'азымы прамавы зносіны паміж ст. Грозноўка і Пагранічнай. Японцы і беларускія чыгуначнікі, якія служыць у паліцыі, пазваргалі нашы чыгуначныя бригады п'агадоўнымі вобласцям, здыклішы допытам, а ў асобных выпадках і збіеннямі. Неаднаразова прыгасты совенкага Узлада, а таксама пенасарына звароты Народнага камісарыята шляхоў зносін і начальніка Далёка-Усходняй дарогі та кіраўніцтва манчжурскіх чыгунак з патра-

Італа-японскае „культурнае пагадненне“

Р'ЫМ (сталапа Італіі), 19 студзеня. (БЕЛТА). Італьянскія газеты публікуюць наступнае паведамленне агенства Стэфані з Токіа (сталапы Японіі): «Сёння падпісана італа-японскае культурнае пагадненне. Створан камітэт па развіццю культурных сувязей паміж Японіяй і Італіяй. Старшыней камітэта назначан барон Окура і ганаровым старшыней Італьянскі пасол у Токіа Азурый.

Арнольд Джонсон выкрывае контррэвалюцыйныя планы Троцкага

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы п'ентр ЗША), 19 студзеня. (БЕЛТА). Газета «Дойч уоркер» (орган кампартыі ЗША) напісала заяву Арнольда Джонсона — былога члена палітычнага камітэта трацкіскай «рабочай партыі». Джонсон заяўляе, што Троцкі ў гутарцы з амерыканскім трацкіскам літаралі выказваўся за контррэвалюцыйны ў Советскім Саюзе. («Рабочая партыя» — незалежная трацкіскавая арганізацыя, існаваўшая та ўваходжанні амерыканскіх трацкістаў у соцыялістычную партыю). Згодна заявы Джонсона, Морыс Спектар — амерыканскі трацкіска літар — амерыканскі п'агаворы Троцкага пасля свайго звароту ў Злучаныя Штаты 25 лютага 1935 года з п'азвамі ў Нарвешію, дзе ён наведваў Троцкага.

ЛЕНІНСКАЯ ПРАЎДА

(Народная беларуская казка)

Жылі ў вёсцы два браты. Пасля яны аралі, зямлю с'язамі палівалі і гарбы сабе нажывалі. Хлябок і скаціну ў іх паны забіралі, а п'ланці за гэта кулакамі ў спіну. Жылі браты не год і не два, а невялома колькі. Назокал і другія мужыкі та-сама жылі. Надакучыла братам працаваць на чужое адроўе. Рабылі яны адправіцца на Расію-матушыны праўды шукаць. Ідуць яны месяц, ідуць год. Вачынь, стаіць вялікае сяло. П'аспрашылі — панскі дом і царква каменная. — Дай, — думалі браты, — зойдзем сюды і панітаем праўды. Ідуць яны на вёсцы, а насустрэч ім пан у кашыцы едзе. — Чые вы, мужыкі, адкуль ідзеце і чаго шукаеце? — запытаў іх пан. Браты адказваюць яму: — Жылі мы, жылі ў жабравце, у пакуце, больш сіл не хавіла так жыць. Ідзем праўды шукаць. Навучы нас, пане, дзе яе знайсці. — Добра, — гаворыць пан, — пакажу я вам праўду, калі намажашце, толькі вы мне папрадуіце за гэта. Загаліліся браты. Працавалі яны, працавалі: поле аралі, зямлю с'язамі палівалі. Прайшоў год. П'рыходзяць яны да пана і гавораць: — Навучы зараз, пане, як нам праўду знайсці. — Ну вось вам і праўда, — адказвае ім пан, — толькі няма та, працаваць вам заўсёды на нас п'анамі. П'ланузі браты і пайшлі дазай. Ідуць яны месяц, ідуць год. Вачынь, стаіць поп. — Навучым, баце, дзе праўду знайсці? — пытаюць яны. — Добра, — гаворыць ён, — я вам праўду ў пара нябаскага вымысла, а вы ў мяне папрадуіце за гэта. Загаліліся браты. Працавалі яны, працавалі, с'язамі зямлю палівалі. Прайшоў год. П'рышлі браты да пана, а ён ім гаворыць: — Прадуіце вы добры і не гнявіце бога, — воць і ваша праўда. П'ланузі браты і пайшлі дазай. П'рыходзяць яны да купца. Вышаў ён поўны і багачей пана і пана. — Добра, — гаворыць купец, — наву-чу я вас праўду, толькі папрадуіце на мяне. Загаліліся браты. Пачалі браты працаваць і гарбы нажывалі. Вачуць іх купец як чысны народ ашукаль і блізату ачэрваць. Не чакаліся і года, як малодшы брат і гаворыць: — Не пайду я больш праўды шукаць, няма яе ні свее, праўды мужыкай. І вярнуўся ён у сваю вёску. А старей-

ВЫПРАЎЛЕННЕ ПАМЫЛАК

Ва ўваранні нумары «Звязды» ў перадавай «Вашай рэвалюцыйнай п'ізнавае, таварышчы» памылкава ўказана прозвішча «Сераброўскі». У сапраўднасці-ж, які відзіць у паведамленні пракуратуры апублікаванага ў тым-жа нумары газеты, у трацкіскай «паралельнай п'ентры», арганізацыі ў 1933 годзе, уваходзіў Сераброўкаў І. П.

РАСТРАЛЯЦЬ КОНТРРЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ГАДЗІНУ СМЕРЦЬ ВОРАГАМ НАРОДУ!

Учора рабочыя першай змены чырво-сцябразай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» сабраліся на мітынг, на якім заслухалі паведамленне пракуратуры Саюза ССР аб справе трацкіскага «паралельнага п'ентра» ў складзе Пятаўка, Радзюка, Сакольнікава, Сераброўкава. К'убу, дзе праходзіў мітынг, быў перапоўнен. Рабочыя яшчэ раз выказалі сваю п'янанасць да ворагаў народу і сваю блізка-мяную любовь да партыі, да яе любімага праміццара таварыша Сталіна. У сваім выступленні стыхаепавет І. П'атэнт, орданавыста-стыхаепавет В. Валопына, стары рабочы, майстар другога п'аха

ПАВЫСІМ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ПІЛЬНАСЦЬ

Учора на мескай аб'ютковай фабрыцы імя Кагановіча адбыўся мітынг рабочых па п'аваду паведамлення пракуратуры Саюза ССР аб скончавым следстве па справе трацкіскага «паралельнага п'ентра». Выступленне рабочых і рэзалюцыя мі-тынга былі прысвечаны прэзюменне да п'олых ворагаў народу — паслестымаў Іудушкі Троцкага. Яны гаварылі аб любові і адданасці да вялікай партыі Леніна — Сталіна. — Падзяляем ворагі народу — Пятакоў, Радзюка і ішн. — яшчэ зусім нядаўна в'я-дзіліся ў вернасці справе рабочага класа, але адначасова вадзі гнусную работу па рэ-стаўрацыі капіталізма ў нашай краіне, — гаворыць у сваім выступленні рабочы Баскія. — Перамога Сталінскай Кантэнтыві-наша раласнае і п'ачатлівае жыццё — яшчэ больш агуе ворагаў народу. Яны ўсклікі металамі хочуць падарваць наша пераможа-нае соцыялістычнае будаўніцтва. Але гэта ім не ўдасца. — П'аўдзіце вы добры і не гнявіце бога, — воць і ваша праўда. П'ланузі браты і пайшлі дазай. П'рыходзяць яны да купца. Вышаў ён поўны і багачей пана і пана. — Добра, — гаворыць купец, — наву-чу я вас праўду, толькі папрадуіце на мяне. Загаліліся браты. Пачалі браты працаваць і гарбы нажывалі. Вачуць іх купец як чысны народ ашукаль і блізату ачэрваць. Не чакаліся і года, як малодшы брат і гаворыць: — Не пайду я больш праўды шукаць, няма яе ні свее, праўды мужыкай. І вярнуўся ён у сваю вёску. А старей-

Прыгавор над забойцамі М. В. Пронінай

МЕЛЕКЕС, 20 студзеня. (БЕЛТА). У 2 гадзіны 25 мінут ночы 20 студзеня адбылася сесія Вярхоўнага суда РСФСР над старшынствам тав. Руквідзіна вышсала прыгавор па справе аб забойстве дэлегата Нацыянальнага VIII Усеазападнага З'езду Саветаў Марыя Валадыміраўна Пронінай. Забойцы Пронінай — Розаў, Федотаў і Ешчэркін, як ворагі народу, прыгавораны да вышэйшай меры пакарання — рас-страляць у канфіскацыйнай мясціні. П'асобнікі бандаў: Карнаў і Аптанія Гуляева пры-